

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ ТРЭБА КІРАВАЦЬ

На тэрыторыі Кагановіцкага раёна знаходзіцца рад буйных прадпрыемстваў: швейная фабрыка «Кастрычнік», абутковая фабрыка імя Кагановіча, вагонарамонтны завод імя Мяснікова, чыгуначны музей і інш. На заводах і фабрыках налічваецца сотні і тысячы стыханцаў, якія паказваюць узровень сацыялістычнай працы. У раёне сотні добрых комсамольцаў, а між іншым, за 6 месяцаў 1938 года ў кандыдаты партыі прынята толькі 124 чалавекі і пераведзена ў члены — 74. Гэта лічба яшчэ неадвальна малая.

У партарганізацыі абутковай фабрыкі імя Кагановіча справа в ростам партыйнага аб'ёму дазваляе неадвальна малую. У пачатку парткома месяцамі марнуецца адна справа афармлення больш года.

Сярод гэтых пачынаюцца справа аб пераводзе ў кандыдаты ў члены партыі тав. Фрыдланд. Яго пераводзіліся з мая 1937 года.

Кандыдат партыі тав. Фітэрсон яшчэ ў снежні 1937 г. падаў заяву аб пераводзе яго ў члены ВКП(б). У сакавіку гэтага года рашэннем бюро Кагановіцкага гаррайона т. Фітэрсон быў зацверджан членам ВКП(б), але некалькі дзён у гарком вылілі няправільна ўстаноўленую яму катэгорыю. Справа яшчэ палягла на перафарміраванні і не скончыла яшчэ і зараз.

Ляжыць без руху ў парткоме заява аб прыёме ў кандыдаты, паданая яшчэ ў лютым: майстра паха спачувальца тав. Завілава, рабочага Герасімовіча, комсамольца Кельчына і іншых. Усе яны лепшыя людзі прадпрыемства — стыханцы, апраўданыя сябе на рабоце.

На фабрыцы яшчэ і зараз маюць месца выдзікі абавязнасці ў даны рэкамендацыйны беспартыйным таварышам, хаця яны і правераны на рабоце. Бюро Кагановіцкага РК ЛКСМБ рэкамендавала комсамольца тав. Грайфера для ўступлення ў партыю, але ён ніяк не можа атрымаць рэкамендацыю. Звартаўся тав. Грайфер да членаў партыі т. Батвінкі і Рэйгольцы, але рэкамендацый ад іх так і не атрымаў. З таімі нажыжымі сустракаюцца і многія іншыя таварышы, а партком не дапамагае іх перафарміраваць у члены партыі.

Не лепшы малонак і ў партыйнай арганізацыі швейнай фабрыкі «Кастрычнік», якая з'яўляецца адной з буйнейшых у раёне. У партарганізацыі з 49 кандыдатаў пераведзена ў члены толькі 7, у кандыдаты партыі на фабрыцы прынята толькі 11 чалавек, і гэта ў той час, калі там працуе больш 700 чалавек стыханцаў. Прычына слабых роспус тлумачыцца адсутнасцю выхавальнай работы з беспартыйным актывам і спачувальцам, а таксама неапраўданай паяганай пры афармленні дакументаў.

У отах сакратара парткома тав. Галчарова ляжыць неапраўданымі 14 справа аб прыёме ў кандыдаты і члены партыі. Сярод гэтых справа з

студзеня 1938 г. ляжыць заява тав. Лысненка аб пераводзе яго ў члены партыі.

Работніца тав. Раманоўская падала заяву аб прыёме яе ў кандыдаты яшчэ ў лютым месяцы, але з ёй і па сёння ніхто не гаварыў і не дапамог аформіць дакументы. Заявы спачувальца тав. Кроль, работніцы тав. Чарнашай, комсамольца тав. Шкляр з сакавіка месяца ляжыць неапраўданымі ў парткоме. Такіх дзе і многіх іншых асаў.

Заяваецца разбор справа і ў партарганізацыі менскага чыгуначнага вузла. Так, напрыклад, у партыйнай арганізацыі кандытарскага рэзерва справа аб прыёме ў кандыдаты партыі слесара-знаціста сталінскага прызыву комсамольца Пінязіка цягнуцца з 1937 г. Комсамолет т. Жолудзеў падаў заяву аб прыёме ў кандыдаты яшчэ 20 лістапада 1937 года, а рэкамендавана яна толькі ў ліпені гэтага года. Пачнулася справа з прыёмам у партыю і комсамольца вагоннага майстра тав. Банюнік.

Ішчэ горш з ростам партыі ў партыйных арганізацыях саветскіх і навуковых устаноў. Узяць хадзіць Парнамам (сакратар парткома тав. Парнамаў). Тут за ўвесь час не прынялі ў кандыдаты партыі ні аднаго чалавек. А калектыву падлічылі да 200 чалавек, прытым больш 60 чалавек комсамольцаў.

У Менскім педінстытуце, дзе навушчыца каля 500 комсамольцаў, у кандыдаты прыняты толькі адзін чалавек. У медыцынскім, дзе вучыцца каля 800 комсамольцаў, прынята 2 чалавекі.

Побач з запущанасцю ў рабоце па прыёме ў партыю ў партарганізацыі Кагановіцкага раёна аслабла работа з асабовым рэзервам партыі — спачувальцамі. Ні ў якім разе не было цярпелі такога становішча, калі ў чэрвені па ўсёму раёну прынята ў групы спачувальцаў толькі 9 чалавек, а агульная лічба спачувальцаў у раёне з 325 знізілася да 310 чалавек.

На швейнай фабрыцы «Кастрычнік» востр ужо некалькі год стабільна значыцца 63 чалавекі спачувальцаў, з якіх 17 чл. яшчэ і зараз не аформлены, хадзіць лічба прынятымі два год таму назад. Многія з спачувальцаў на фабрыцы не вучыцца і не ўняты ў актывную грамадска-палітычную работу.

У Наржамземе група спачувальцаў складалася толькі з чатырох чалавек, якіх прыняты ў мінулы год.

Становішча прыёму ў партыю па Кагановіцкай партарганізацыі гаворыць аб тым, што райком і яго сакратар тав. Крысану не зрабілі ўсё неабходнае вывады з рашэння ЦК ВКП(б) аб росце партыі, а Менскі абком і гарком КП(б)В мірацца з такім недапушчальным становішчам справа ў Кагановіцкай партарганізацыі.


С. ЛЯСНЕУСІ.

ПРЫЁМ У ПАРТЫЮ

Віцебскі гарком КП(б)В за апошнія тры месяцы ў рады партыі 21 таварыша, з іх 6 чалавек пераведзены з кандыдату ў члены партыі.

Сярод прынятых — работніца швейнай фабрыкі імя Кагановіча тав. Менгузава, з 31-гадовам вытворчым стамам і лепшай стыханцаў гэтай фабрыкі комсамольца тав. Фабарова. У кандыдаты партыі прыняты стыханцаў Віцебскага чыгуначнага вузла тав. А. Л. Мажаў, грузчык Віцебска-Таварна, нядаўна ўзнагароджаны наркомом шляхоў асабовым тав. Кагановічам асабовым «Почётным мезелюроджышчу»; тав. Спораў — лепшы сігнальшчык; т. Байкоўскі, Віхар, Каласоўскі — стыханцаў-слесары паравознага дэпо; тав. П. І. Калян — старшы дыспетчар службы руху, тав. Н. А. Мажаў і інш.

наўчы Віцебскага чыгуначнага вузла тав. А. Л. Мажаў, грузчык Віцебска-Таварна, нядаўна ўзнагароджаны наркомом шляхоў асабовым тав. Кагановічам асабовым «Почётным мезелюроджышчу»; тав. Спораў — лепшы сігнальшчык; т. Байкоўскі, Віхар, Каласоўскі — стыханцаў-слесары паравознага дэпо; тав. П. І. Калян — старшы дыспетчар службы руху, тав. Н. А. Мажаў і інш.



У партыйным кабінете менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік». На здымку: кому-лічбы рыхтуюцца да заняткаў.

ЗРываецца работа палітшкол

Пры партыйнай арганізацыі Фашчаўскай МТС, Шклоўскага раёна, ёсць дзве палітшколы: адна па выхаванню гісторыі ВКП(б), другая — па палітграмаце. Першай школай кіраваў інструктор РК КП(б)В тав. Курас, а другой — намеснік дырэктара Фашчаўскай МТС тав. Індэкоў.

Зараз у школах вучоба сарвана. Прадгандыты на заняткі не з'яўляюцца. Тав. Курас гаворыць, што ў яго мала вольнага часу, што ён вельмі перагружаны. Тав. Індэкоў пайшоў у Чырвоную Армію, а партгор тав. Капубенка не паклапаціўся вылучыць новага прагандыста. — Не вяліка гора, — гаворыць тав. Капубенка, — калі школа пару месяцаў не будзе працаваць.

Палітыка-выхавальная работа сярод комсамольцаў і беспартыйнага актыва МТС адсутнічае. Комсамольскія склады не асківаюцца. Партгор тав. Капубенка лічыць, што кіраваць комсамолам

не яго справа, арганізоўваць палітучобу сярод рабочых і служачых МТС не абавязкова. У выніку дрэннай палітычнай палітыка-масвай работы рост партыйнай арганізацыі неадвальна.

За 6 месяцаў 1938 года ў кандыдаты партыі прынята ўсяго 2 чалавекі — камбайнер тав. Аржановіч і брыгадзір трактарнай брыгады тав. Галубеў. Больш двух месяцаў не разглядаюць заявы т. Гапеева і Гладзікава аб прыёме іх у партыю. Не расце і група спачувальцаў. Група спачувальцаў складалася ўсяго з 3-х чалавек.

За час выбараў у Вархоўны Совет СССР і БССР вырас вялікі беспартыйны актыв, але партыйная арганізацыя не ўцягвае яго ў актывную грамадскую работу.

В. ФЕНЦІСТА, І. НАУРОУ.

„ЧАСУ ХОПІЦЬ, РАЗБЯРЭМ“

19 лютага 1938 года Любаньскі райком партыі зацвердзіў пачаць збор схода партарганізацыі аб прыёме яе ў кандыдаты ВКП(б). Я пачаў прымаць актывны ўдзел у партыйным жыцці.

Але празодзіць 4 месяцы. Мне казалі, што трэба афарміць навава дакументы, бо прынялі мяне па трэцім катэгорыі, а трэба па чвартай. Падбор другіх рэкамендацый я зрабіў хутка. І ліпеня, усе аформіўшы, я падаў дакументы партгор партыйнай арганізацыі пры РК КП(б)В тав. Кагану (ён жа культпрор райкома). Асталася сабраць партыйны сход арганізацыі і разглядаць мае справа.

Празодзіць дні, тыдні, а партыйны сход не асківаюцца. Я звартаўся некалькі разоў да партгора тав. Кагану, але той з уласцівай яму хладнакроў-

насцю заўбеды адказаў: — Чаго ты спынаеся? Часу хопіць, разберём. Не хайося, калі будзе сход, табе скажу.

Два разы мне Каган наказваў з'явіцца на сход. Калі-ж я з'яўляюся на сход, Каган забывае аб майй заяве, і ўсё астаецца па-ранейшаму.

Тав. Каган марыў не адну маю заяву. Аналагічная справа і з тав. Валдуль, аформленыя дакументы яго ляжыць з 1 ліпеня неапраўданымі аб прыёме яго ў кандыдаты партыі.

Аб усёй гэтай бюракратычнай валадычце ведае сакратар райкома тав. Соркін, але апрача напамінаў тав. Кагану ні якіх мор не прымае.

М. Е. ДАСТАННА.

Тав. ЗНАЧОНАК — СТУДЭНТ ВКСГШБ

Знатны трактарыст — депутат Вархоўнага Савета СССР Іван Трафімавіч Значонак прыняў і залучан студэнтам Вятэйнак камуністычнай сельскагаспадарчай школы імя Леніна.

У ВКСГШБ таксама займаецца брыгадзір трактарнай брыгады Копыльскай МТС — депутат Вархоўнага Савета СССР тав. С. Рачок.

НЕДАПУШЧАЛЬНАЕ МАЎЧАННЕ

Паставава СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 19 красавіка 1938 года «Аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасу» з'яўляецца доказам найвялікшых клопатаў таварыша Сталіна аб калгасніках. Гэтай паставай партыя і ўраў патрабуюць строгага захавання сталінскага Статута сельскагаспадарчай ардыі, уважлівых і чутлых адносінаў да калгаснікаў.

Аднак, не ўсюды зразумелі важнасць гэтай паставы. Узяць, напрыклад, Жлобінскі раён. Тут было неважкова выключэння з калгасу 49 гаспадарак, 700 калгасных сем'яў вышлі з калгасу.

Здавалася-б, што рэдакцыя жлобінскай газеты «Шлях сацыялізма» (ташова выконваючы абавязкі рэдактара тав. Бурдо) павінна была ўзяць на сваіх старонках пытанне аб неважковым выключэнні калгаснікаў з калгасу, выявіць віноўнікаў грубейшага сваволла, высветліць прычыны ўходу калгаснікаў з калгасу. Але яна праішла міма гэтых фактаў.

Можа быць газета не ведала сапраўднага становішча ў раёне? Ведала. Аб гэтым былі сігналы. Нават праз два дні пасля апублікавання паставы газета змясціла заметку аб тым, што

«у калгасе Стрышынскага, Морвальскага, Салонскага, Прэвіцкага і іншых сельсаветаў выключаны дзясці сем'яў за тое, што іх бацькі пайшлі працаваць на чыгунку ці ў іншы дзяржаўны прадпрыемства».

Паведамлішы аб абуральных фактах неважковага выключэння калгаснікаў, рэдакцыя жлобінскай газеты патрабавала:

«Рэальны арганізацыі абавязаны найхутчэй выправіць дапушчаныя перагібы і скажаны пры выключэнні з калгасу, аднавіўшы ў правах калгаснікаў і ўсе незаконна выключаныя сем'і...»

Вывад зусім правільны, але ён астаўся «халастым стралом па вара-

бях». Газета не давала справа да калгасу, не выкрыла віноўнікаў грубага парушэння сельсаветаў.

Жлобінская райгазета не з'яўляецца выключэннем. Неяпраўна раўнадушна вядзе сябе і рэдакцыя газеты «Зара комуны» (часова выконваючы абавязкі рэдактара тав. Прувак).

У Рэчыцкім раёне вельмі многа было неважковым выключэнняў калгаснікаў з калгасу. Тут толькі з аднаго калгаса імя Молатава выключана 10 сем'яў.

Больш таго, газета ў сваім распараджэнні мае факты аб тым, што загадчык рэдакцыі сельсаветаў тав. Казлоўскі замест сапраўднага выключэння дапушчальных памылак з'яўляўся ачыўдзірацтвам, заявіўшы, што ўсе скаргі незаконна выключэння калгаснікаў разгледжаны. А рэдакцыя, нібы ў рот валды набураўшы, маўчыць. Тое-ж самае нагледна ў рабоце рэдакцыі пухавіцкай райгазеты «Спад комунізма» (рэдактар тав. Дзіміт'юскі). У Пухавіцкім раёне было неважковым выключэння 119 гаспадарак, з адноўлена з іх толькі 32.

Гэтыя абуральныя факты ніяк не перушылі спакою рэдакцыі. За тры месяцы пасля апублікавання паставы ў газеце няма ні аднаго слова, ні аднаго радка аб тым, як жа выконваюцца патрабаванні партыі і ўрада аб аднаўленні няправільна выключэння калгаснікаў.

У рэдакцыях гэтых газет меліся неаднаразова пытанні да таго, каб рэдакцыя паставіць пытанне аб чэсным і хутчэйшым выкананні паставы партыі і ўрада. Але гэтага зроблена не было. Рэдакцыі не ўлічылі важнасці рашэння партыі і ўрада, пусцілі гэту справа на самазд.

Доўгі і абавязак кожнай рэдакцыі газеты — не марудзіцца ні адной хвіліны, выправіць дапушчаныя памылкі, павесці шырокую рэспубліканскую работу вакол паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б), дапамагчы раённым партыйным і саветскім арганізацыям ліквідаваць факты грубага парушэння сталінскага Статута сельскагаспадарчай ардыі.

Навесці парад у Вадаканалтрэсце

На паліпашне дабрабыту гарадоў урад адпуская штогод мільёны рублёў. Гэтыя велізарныя сродкі павінны быць рацыянальна скарыстаны. У Менскім-жа вадаканалтрэсце выходзіць паднаводор. Тэхнічны дырэктар тав. Кавакоў выкідае дзясці тысяч рублёў без усякай карысці. Скаладанне праекта станцыі перакачы гаспадарча-фэкальных вод ён аддаў сваім знаёмым. Праект быў выкананы няправільна, аднак Кавакоў сам зацвердзіў яго і перадаў будаўнічым арганізацыям. Што-ж атрымалася на справе? Станцыя ніякага эфекту не дае. Абслугоўваючы персонал працуе ў нябачана цяжкіх санітарных умовах.

Рашотка на станцыі ўстаноўлена не

нахільна, а гарызантальна, і таму яна часта ад уласнага цяжару правальваецца ў сточную вадкасць. Адтуль яе прыходзіцца даставаць уручную. З-за таго, што непрадугледжаны рэзервы рухавік, абслугоўваючы персонал вымушан часта папіць свой пост, бо праграмае заталпенне памяшкання сточнай вадкасцю ад перапаўнення сточнага прыёмнага рэзервуара. У выпадку аварыі ўсё фэкальнае вадкасць выходзіць наверх, атакуючы мясцовых жыхароў, і распаўсюджае ўдушваючы пах.

Гарадская санітарная інспекцыя павінна навесці парад на азмшчальнай станцыі.

Н.

Не кіруюць стыханцаўскім рухам

Кіраўнікі Горацкага леспрамгаса не цікавіцца станам стыханцаўскага руху. Яны не ведаюць лепшых людзей лесаагатавак і вывазі. Як выконваюцца заданыя рабочымі — ніхто не ўлічвае. Майстры і дзясцікі праводзіць прыёмку работы ад пельх брыгад і груп рабочых раз у поўмесяца. Зарплата размяроўваецца па ліку адрацаваных рабочых дзён. Калі на адраце рабочыя ўзялі пытанне аб устаўнаўленні дакладнага ўліку работы кожнага ра-

бочага, то супроць гэтага выступіў майстар Спенапенка і старшыня рабочаго Дамішчэ.

Наколькі правільныя весткі аб стыханцаўскім руху? Такі факт: майстры Спенапенка і Вараб'еў уключылі ў лік стыханцаў І. Вараб'ева, М. Лагаева і В. Паліпёйскага. На справе, гэтыя рабочыя працавалі ўсяго 14—16 рабочых дзён і не выпрацавалі сваёй нормы.

Т. КРАУЦОУ.

ПАДРЫЎНАЯ РАБОТА РАЗВЕДАК КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ КРАІН І ІХ ТРАКЦІСКА-БУХАРЫНСКАЯ АГЕНТУРЫ

— 0 —

А. ВЫШЫНСКІ

У канцы 1921 года закончылася грамадзянская вайна. Беларускае пачыты і армія інтэрвентаў былі разгромлены. Перад намі ўстава новая задача, задача, якую Ленін і Сталін характарызавалі, як яшчэ больш цяжкую, чым разгром інтэрвентаў і рускіх белгвардаўцаў, пасягнуўшых на незалежнасць нашай сацыялістычнай дзяржавы.

Мы, як марксісты, ведаем, што перамагчы сацыялізм можа толькі ў краіне, дзе для гэтага створана і ёсць трывалая эканамічная база. У нас у той час яшчэ не было такога шэрагу эканамічнай глыбы пад нагамі, якая-б забяспечыла нашую перамогу. Работы клас атрымаў палітычную перамогу. Але асталася яшчэ нявырашанай задача стварэння наймагчымейшага народна-гаспадарчага фундаменту, які-б забяспечыў шчырае і непарушанае дзяржаўнае пратэктарскае палітыку. Задача заключалася ў тым, каб аднавіць гаспадарку, а гэтым на гэтай зноў пачаць яе рэканструаваць так, каб можна было не толькі вынесці нашу краіну ў першую шэрагу найбольш перадавых у эканамічных і тэхнічных адносінах капіталістычных краін, але каб дагнаць і перагнаць саміх перадавых у эканамічных і тэхнічных адносінах краін капіталізма.

Таварыш Сталін характарызуе гэтыя задачы, адначасова ўказваючы на тое, што выкананне іх звязана з вельмі сур'ёзнымі трыбунамі. Трэба было пабудавать гаспадарку ў краіне, якая займае плошчу ў 22 мільёны квадратных кілометраў. Трэба было пабудавать новую прамысловасць, асцвядзіць яе ад замежнай залежнасці. Трэба было амалядаць тэхніку, ства-

рыць шматлікія тэхнічныя і гаспадарчыя кадры.

Другая трыбуна заключалася ў тым, што гэтыя задачы прыходзіліся вырашаць ва ўмовах вострай класвай барацьбы, ва ўмовах жорсткага, тонка прадуманнага і майстэрска праводзіўшага ў жыццё супраціўлення справе сацыялізма з боку капіталістычных элементаў і іх агентыры — эсэраўскай, тракціскай, меншавіцкай, буржуазна-нацыяналістычнай і т. п.

У трэцяй трыбуна заключалася ў самім характары і формах гэтага супраціўлення. Двурэшнітва, рэгіянальнае, азначыліся асабліва пад маск ланцяснасці — востры металы, якія прымяняліся тады, як яны прымяняліся і папер, нашымі ворагамі з вялікім майстэрствам і ўменнем.

Асабовыя сродкі перамагання гэтых трыбунаў заключаліся ў залучэнні партыйна-палітычных, вярхоўных нам элементаў, прабураўшыхся ў партыю і ў рады саветскіх будаўніцтваў пад лічбы прыватцаў, двурэшніцтваў, франдыраваўшых, мітусіўшыхся ў партыі з боку і прабураўшых унесці ў нашы рады запущанасць у перамозе. У нашых радах ўзлі людзі, якія ўвядлі супраціўленні плану больш шчыльнай партыі. Вораг народа і здзіўліў Бухарына з сваёй стэрыятыпнага ўрастання кулака ў сацыялізм, вораг народа і нямецкі шпіён Трэнкі з сваёй стэрыятыпнай вярвы ў магнамасць пабудовы сацыялістычнага грамадства ў адной асобна ўзятай краіне, тракцісты, выступаўшы супроць пратэктарскай палітыцы. — Усе яны з'явіліся прамой выхадкай для нашых ворагаў, якія вельмі хутка ўмела чэрпалі тракцістаў, бухарынцаў, зноўцаў і т. д. у сваю

агентуру і скарысталі гэту агентуру для сваёй падрыўнай, подлай, зламыслай дзейнасці.

Падрыўная, шкідлівая дзейнасць ворагаў у аднаўленні і рэканструаваўшых перыяды ішла пад неспарэдым кіраваннем і па ініцыятыве замежных разведкаў. На працесе агітсаветаў «справа-тракціскага блока» было ўстаноўлена, што нямецкі генеральны штаб ужо ў 1921 г. меў у асобе тракціскай групы сваю агентуру. Паказанні Краціскага і іншых падсудных па гэтым працесе не пакідаюць ніякага сумнію ў тым, што ў той час пільна тракціскай групай і генералам Сеттам было ўжо заключана пагадненне, згодна якому трыбуна абавязаліся даваць германскаму генеральнаму штабу рад сакрэтных вестак. У прыватнасці, гутарка ішла аб загрузцы нашых вярхоўных заводаў, аб аб'ёме праграмы вярхоўных падрыхтаванню, аб выдзяленні вайсковых асаў і т. п. Усё гэта рабілася з ведама і па неспарэдым распараджэнням ворага народа Трэнкі за тры 250 тысяч залатых марак у год, якія германскі штаб выплачваў тракцістам для іх падпольнай работы.

Тракцісты 1921 года былі ўжо нямецкай агентурай, агентурай германскага генеральнага штаба. Зразумела, абслугоўванне той ці іншай разведкі ніколі не абмяжоўваецца рамкамі толькі гэтай разведкі. Замежныя разведкі, якія засяляюць у тылы суседніх дзяржаў мноства дыверсантаў, разведчыкаў шпіёнаў, тэрарыстаў, тым не менш сістэматычна адлі аднаго абслугоўваюць рознага роду вестакі, вядома, аспаведаным чынам на гэтай справе іграючы, як лобі брыгады маклер іграе на павышэнні і паніжэнні ўржавых цені Таму і тракцісты ў асобе Трэнкі, Рэгенгольцы, Краціскага і іх спадаручнікі з'яўляліся не толькі агентамі нямецкай разведкі, але абслугоўвалі сваім шпіёнскім матэры-

ялам і іншыя разведкі, абслугоўвалі ўсё сістэму вярхоўных нам імперыялістычных дзяржаў.

Перадача сакрэтных вестак, вядома, не абмяжоўвалася работа тракцістаў, як япон-нямецкіх разведчыкаў. Яны выконвалі і пель рад спецыяльных заданняў па працягненню падрыўнай дзейнасці, заданняў шпіёнскай і тэрарыстычнага парадку. Гэта знайшоў яркае выражэнне ў дзейнасці польскай разведкі.

Польская разведка на працягу разу год перакідала ў межы СССР сваіх агентаў і шпіёнаў пад відом «комуністаў». Падрыўнае разведка вытрымлівала гэты паню ў палітычных турмах пад марк «палітычных зняволеных», стварала ім арол «барышчэ» за камунізм, узгагароджала іх пажыццёвай катаргай і інш., потым абнаўляла і залучала іх у нашы ўстановы і арганізацыі падрыўнай работы. Зараз выкіры рад такіх «палітычных» дзятчю, у сапраўдні акамаўшыхся шпіёнамі і разведчыкамі з лагера пілсудчыкаў. Сёнь-той з гэтых пракаратараў змог лабрацца да вялікіх чыноў і пасад у СССР яшчэ ў перыяд 1919—21 гг. Залучаўшыся ў некаторыя вярхоўныя ўстановы, гэтыя нягодны скарысталі сваё становішча ў першыя саветско

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

Чаму на пунктах паступае засмечанае зярно?

З першых дзён збожжа хлеба дзяржава на Палескай вобласці наглядаюцца...

Жыткавіцкага раёна, гумно не ачышчана ад смецця мінулага года, а ў ім вядуць малацьбу...

Чаму гэта здарылася? Некаторыя калгасы прыйшлі да ўборкі і прыбылі ўвогуле ўраджай...

У Мазырскай раёне таксама няма калгасаў, дзе не падрыхтавалі склады, малочныя і неачышчаныя гумна...

С. БАЧУРА.

ТРЫВОЖНЫ СІГНАЛ

СУРАЖ. (Ад нашых спец. карэспандэнтаў). У раёне пачалася здача збожжа дзяржаве...

Дэзінфекцыю свірнаў мы зрабілі, але ручаца за тое, што няма влішча я не магу.

На першы погляд становішча няясным, адкуль можа быць клешч у ірне новага ўраджая...

У калгасе «Ударнік» праваркай выяўлена, што на ўсіх складах, дзе па заяве кіраўнікоў калгаса была праведзена дэзінфекцыя...

В. МАЧАЛЬСкі, З. ЛАРЫСАУ.

Паўтараецца шкодніцкая практыка мінулых год

Ворагі народа, якія арудвалі ў дамавіцкім райкамакоме і райза, імкнуліся я мага больш нашкодзіць у жыгэлагадоўлі...

Пакупі, на працягу 1937-38 гг. зусім не было адыходу конскага пагалоўя Поўнасію захавана конскае пагалоўе і ў калгасе «Перамога Советуў»...

А. КАЦМАН.

КАМБАЙНЕР

(НАРЫС)

Снежнымі завірухамі шугала зіма 1935 года. Агронуты клубамі марознага пару, у памышанне МТС увайшоў караксты...

ны вішкі, склалі «Комунар» і гусенічны трактар «ЧТЗ» Машыны забяспечылі запаснымі часткамі.

Чыталі? Прамова Юсіфа Вісар'янавіча... Трактарыста абступілі. У Маскве на нарадзе перадавых камбайнераў вялікі правяды гаварыў аб 7-8 мільярдах пудоў хлеба...

Агледзеўшы адвезеныя ўчасткі ў калгасе «ІІІ Інтернацыянал» Чырвоная бярэзская сельсавета, Владзімір абвяслаў ўборачу ў гэтым годзе за сезон 500 гектараў каласавых. З самага пачатку ён рашыў строга захоўваць усе правілы тэхнічнага догляду за машынай...

У тую лютую зіму 1935 года Валодзя Гараўноў паступіў у Менскую школу камбайнераў. Выдатна скончыўшы вучобу і замацаваўшы набытыя тэарэтычныя веды на практыцы ў Крыму, ён перад ўборкай 1937 года вярнуўся ў Жлобінскую МТС.

Першым вечарам на вытворчай нарадзе брыгады аграгата абмяркоўвалі метал работы камбайнера Орджанікідзевскага края тав. Сухарукана. Пасля гаварылі аб сваёй рабоце.

Энергічны камсомолец Владзімір паставіў перад сабой задачу ўбраць за сезон 300 гектараў зернавых. Убраў 207. Малады камбайнер добра знаўся, што для таго, каб правільна арганізаваць работу і лабіна перамогі, трэба, перш за ўсё, добра падрыхтаваць да ўборкі машыны і людзей. Разам з ім у групе па абслугоўванню аграгата працавалі чэсныя адданыя справе работнікі. Аднак, яны былі не зусім тэхнічна пісьменнымі і мала ведалі камбайна. Владзімір з гэтым не мог мірыцца. Сваймі сіламі — штурвалам Міхаіла Цалкоўка і трактарыста Андрэя Чарнагалова — ён пасадзіў зямлю за вучобу.

На світанні старанна правяраюцца і змацоўваюцца машыны. Калі сонца выпівае росы, аграгат рушыць у шлях. Як карабель на залістым паніжэнні, машына плыве па хвалях. Яна скарэй, чым вясёлка, пераходзіць з аднаго ў аднаго ўчастку. Хутка круціцца матавіла, зашліпючы высокае калоссе. У бунтэры цягчыце араматнае зярно. Цярдзі і зорка стаіць ля штурвала Міхаіла Цалкоўка. Упэўнена трымае руль Андрэй Чарнагалов. Ён добра павінен ведаць, якую нагрузку хваляная маса можа і трэба даваць машыне і мотору камбайна. Вывае, што ў масіве стэрэаграфічна ўчастак вельмі густога і палёгнага хлеба. У такіх выпадках Андрэй, не пераключаючы хуткасці, убаўляе газ. Хуткасць руху

УСЯМЕРНА РАЗВІВАЕЦЬ МЯСЦОВУЮ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

2-3 ЖНІўНЯ АДБЫЛАСЯ НАРАДА АКТЫВА ПРАДПРЫЕМСТВАУ МЯСЦОвай ПРАМЫСЛОВАСЦІ МЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ. — ВЫСТУПАЮШЫЯ КІРАўНІКІ ПРАДПРЫЕМСТВАУ, СТАХАНАУЦЫ ДЗЯЛІЛІСЯ ВОПЫТАМ РАБОТЫ, РЭЗНА КРЫТЫКАВАЛІ НАРКАМАТ І АСОБНЫЯ ТРЭБЫ ЗА ДРЭННАЕ КІРАўНІЦТВА. — НАРАДА ЗВЯРНУЛАСЯ З ПІСЬМОМ ДО УСІХ РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРАУ, ТЭХНІКАУ І СЛУЖАЧЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАУ МЯСЦОвай ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР АБ РАЗГОРТАННІ СОЦПАБОРНІЦТВА НА ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ І ПЕРАВЫКАНАННЕ ПЛАНА 1938 года. — НИЖэй ЗМЯШЧАЕМ НЕКАТОРЫЯ ВЫСТУПЛЕННІ УДЗЕЛНІКАУ АКТЫВА.

НЕКАЛЬКІ СУР'ЭЗНЫХ ЗАЎВАГ

(З прамовы стыханаўца завода імя Варашылава тав. Я. П. Нікалавіча)

Наш лінейны цэх завода імя Варашылава працуе вельмі і вельмі дрэнна. Многа браку. Гэта з'яўляецца рэзультатам таго, што майстры цэха не звяртаюць належнай увагі на работу фармаўшчыка. Есць прастой з-за адсутнасці падрыхтаваных матэрыялаў, з-за непадрыхтоўкі мадэляў. Майстры не правяраюць якасці зробленых форм, не правяраюць якасці падрыхтаванай зямлі, а ўсё гэта разам прыводзіць да браку лішца.

Варашылава тав. Я. П. Нікалавіча)

падаркі не аднаўдае прад'яўляемым патрабаванням. Кокс знаходзіцца пад адкрытым небам, ён псуецца і прыводзіць да пагоршчэння якасці лішца.

З моладзю справа абстаіць так: працуюць яны 5-6 год на адным і тым-жа разрадзе. 4 разрад хто-небудзь з моладзі атрымлівае толькі талы, калі ўходзіць стары лінейшчык. Але, каб раней чалавека падрыхтаваць да работы вышэйшага разраду, гэтага няма. Фармаўшчыкоў пятага разраду, якія вышлі з вучылі, можна налічыць толькі два чалавекі. Гэта за апошнія 7 год! Астатнія фармаўшчыкі падрыхтаваны з чорнаробчых. Моладзь працуе 2-3 год і пакідае работу, бо не атрымлівае кваліфікацыі.

Стыханаўскі рух у нас слаба распе. Не склікаюцца сходкі стыханаўцаў і ўдарніку па вытворчых пытаннях, а гэта-ж дапамагло б адміністрацыі цэха ў палашанні якасці выпускаемых дэталей.

Цякуючыся на нашым заводзе вельмі вялікая. Адна з галоўных яе прычын — неахоп жыццёвасці. Аб гэтым не раз узнімаўся пытанне перад наркаматам. У гэтым годзе нам было адпущана 50.000 рублёў для будовы 24-кватэрнага дома. Была ўжо адведзена пляцоўка для будаўніцтва, але наркамат рашыў павялічыць нас гэтыя сродкі і перадаць іх трэсту Сельгасмукамоллія.

Калі паступае якая-небудзь новая дэталё, або асвайваюцца, дапусцім, новы станок ці малель, то не практыкуецца, каб склікалі вытворчыя наравы і абмеркавалі, як лепш вырабіць, каб было прасцей, танней і добрай якасці.

Наркамат павінен улічыць крытэры, якія былі на Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР па яго адрасу. Трэба пакончыць з бюракратычнымі метадамі работы, чым да гэтага часу яшчэ не жыты ў наркамате і трэсце.

Трест мае цэлы штат інжынераў, які-б маглі арганізаваць абмен вопытам паміж заводамі, але-ж гэтага няма. Я адзін са старэйшых рабочых завода, стыханаўца і не ведаю дырэктара треста, бо ён ніколі не бывае ў цэху.

Наш завод выпускае складаныя станкі, арганізацыя-ж складской гас-

АБЛМЯСЦПРОМЫ БЕЗ БЮДЖЭТА

(З прамовы нач. Менскага аблмясцпрома тав. Нахмановіча)

Ад Наркаммясцпрома мы атрымалі вельмі цяжкую спадчыну. Ён нам выдаліў тое, што для сябе было абурзай. Вапнявы завод у Дзержынску знаходзіцца ў поўнаразрушаным стане. Каб аднавіць яго, патрабуецца 25.000 рублёў, але аблімясцпром да гэтага часу не мае свайго бюджэта.

Наша літаратура, пеум там прадукцыю. Наркамат-жа не адпускае нам патрэбнага крөөвельнага жалеза, каб накупыць дах.

Зараз мы будзем там выкажыну трубу, але зноў-такі — затрымае з-за адсутнасці сродкаў.

Многія дырэктары прадпрымстваў не скарыстоўваюць адпачынае сродкі на капітальнае будаўніцтва і рамонт абсталявання. Халопніцкаму райпракамбінату было адпущана на рамонт абсталявання 37.000 рублёў. Бухгалтар камбіната прадставіў справаздачу на расходнае 76 тыс. руб., калі-ж наш інжынер правярнуў на месцы, то аказалася, што не скарыстаны нават і 37 тысяч руб.

Наш кафельны завод працуе не дрэнна. Ён выконвае і перавыконвае план. Але наглядаюць у ім ён знаходзіцца становішчы. Дах — што рэ-

шата, прыямае. Мы, літаральна, пеум там прадукцыю. Наркамат-жа не адпускае нам патрэбнага крөөвельнага жалеза, каб накупыць дах.



Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, студэнт Тэатральнай сельскагаспадарчай акадэміі, майстар камбайнавай ўборкі, ордэнаносца Аляксандр Іванавіч Осейкін працуе на ўборцы ўраджая ў калгасе, які абслугоўвае Ілльскі МТС (Оршаньскі вобласць). На ЗДЫМКУ: тав. Осейкін аглядае жыта на ўдзяльным іго аграгатам участку ў калгасе «Чырвоны партызан».

У гэтым годзе Яня скончыла сямі-годку, а калі ў калгас прыбыў камбайн, пайшла працаваць саломаканіцелем: дзятку вельмі вёбу вільзены і прыгожы «Комунар». Цяпер Яня працуе першым памочнікам начальніка аграгата.

аграгата і колькасць паступаючай у камбайн масы змяншаюцца. Часта ў такіх выпадках ля штурвала становіцца сам Владзімір. Вачыта, што на блізкаюцца паласа густой шпаніцы, ён рагудзірае вышнюю зрэзу з такім рідкам, каб і машыну не загнуць, і захваць пакінуць поўным. Гэта ўзнімае прадукцыйнасць працы.

Валодзя Гараўноў, абавёршыся аб гладкі ствол ліны, уважліва слухаў спрэчку таварыштоў.

Андрэй Чарнагаловы настолькі спрацаваў з камбайнерам, што ласкава ла ведае кожны яго малейшы рух і знак. Гэта суладніцтва ў працы нарадзілася яшчэ ў мінулым годзе. Владзімір Гараўноў дабіваўся, каб камбайн усё час працаваў па поўны захват. Андрэй саліцца за руль — Владзімір наладае яму, каб не збавуў захват, растлумачае, што калі яны неадбіраюць у захват хопы-бо па 2 сантыметры, то ў выніку атрымліваюцца палыны гектары недавыпрацоўкі.

— Нічога, робяты. Уборку дваццаць чыста, а пасля — і больш. А цяпер — спаць.

Зараз «ЧТЗ» заўсёды ходзіць на трэцім скорасці.

На світанні старанна правяраюцца і змацоўваюцца машыны. Калі сонца выпівае росы, аграгат рушыць у шлях.

У драўляным шатуна неапа шарыкавы падпіннік замянен роўнаватым. Многія камбайнеры не наглядаюць за лаўцамі. А дрэнны лаўцаў заўсёды можа выклікаць аварыю. Правільна агляду і змяні лаўцаў трэба захоўваць у найвялікшай дакладнасці. Ка-

ЗА ЖОРСКТУЮ ФІНАНСАВУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

(З прамовы начальніка фінансавага аддзела Наркамата мясцовай прамысловасці тав. Я. А. Бабіцкага)

Па-мойму, асноўныя прычыны невыканання планаў прадпрымствамі мясцовай прамысловасці крыюцца, галоўным чынам, у тым, што нашы гаспадарнікі нявоечасова рэагуюць на мяючыся факты прастояў, павелічэння браку, перарасходу ападу, дрэннага абслугоўвання работнай сілы.

Тамі марынуцца ў сталах кіраўнікоў прадпрымстваў.

Рэзка кідаюцца ў вочы неарганізаванасць работы на торфзаводах. На Асіторце ёсць выпадкі, калі рабочыя вымушаны кідаць работу і гадзінамі шукаць вады. Тарыяніцы не забяспечаны наслілкамі.

Аб фондзе дырэктара. Па наркамату ў гэтым годзе зацверджан фонд дырэктара ў суме 3.344 тысячы рублёў, з іх на жыллёвае будаўніцтва зацверджана 2.664 тысячы рублёў. Я павінен сказаць, што адпуская сродкі на жыллёвае будаўніцтва на прадпрымствах не асвайваюцца. Белмашстанктрест мае на будаўніцтва 1.109 тыс. руб., а фактычна ім выдаткавана 327 тыс. рублёў. Також-ж становіцца ў мясцовай вытворчасці, дзе на жыл-будаўніцтва зацверджана 502 тыс. рублёў, а выдаткавана 51 тыс. рублёў.

Сума звышпланавых убыткаў па наркамату толькі за першае паўгоддзе дасягнула пяці мільёнаў рублёў. Выступваючы таварышы мала крытыкавалі дрэнную работу наркамата, яго аддзелаў. Гэта-ж факт, што на працягу двух месяцаў наркамат не можа ўкамплектаваць вытворча-тэхнічны аддзел, штаты якога даўно зацверджаны Саўнаркомом БССР.

Дырэктары прадпрымстваў ў большасці не прыцягваюць да адказнасці віноўнікаў ажоўжыванняў, выяўленых дакументальнымі рэвізіямі. На менскім вапнявым заводзе аказаўся недахоп вапны на 120 тыс. рублёў. Многа фальшывых дакументаў выявіла дакументальная рэвізія на гідролічным заводзе (Менск) і інш., але акты рэвізіі меся-

цэлі марынуцца ў сталах кіраўнікоў прадпрымстваў.

Аб мадэлях ўнутраных рэсурсаў. Рад гаспадарніку не цікавіцца фінансавым становішчам. Па нашых прадпрымствах мы маем вялікую дэбіторскую запачычанасць. Па Метэятресту сума запачычанасці дасягнула 232 тыс. рублёў, па трэсту будматэрыялаў 700 тыс. рублёў.

Калі мы хочам, а гэта неабходна, каб наша фінансавае становішча было ўстойлівым, то трэба прыняць меры, каб не дапусціць ні малейшых убыткаў.

АПЕРАТЫўНА КІРАВАЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВАМІ

(З прамовы кіраўніка Белмешстанктреста тав. К. І. Крышталева)

Тав. Крышталева вельмі мала гаварыў у сваім дакладзе аб рабоце металапрамысловасці і ў прыватнасці Белмашстанктреста.

сталаванне 73 тысячы рублёў. У 1938 г. нам адпущылі 800 тыс. рублёў. Але якая карысць з гэтага, калі мы не атрымліваем фондаў ні на адзін кубаметр доша, ні на адзін кілограм шчыкоў і іншых матэрыялаў.

Наркаммясцпром да гэтага часу не зацвердзіў нам пёрдага штата работнікаў. Ні на адну з паланых мной дакладных запісак у наркамат па розных, часта неадкладных, пытаннях, я не атрымліваў адказу.

Наркамату неабходна ў самы бліжэйшы час вырашыць пытанне аб перспектывах треста ў 1939 годзе. 5 год займаюцца СНК БССР, трест і наркамат пытаннем усталявання профіля заводаў і іх рэканструкцыі, але і да гэтага часу пытанне не вырашана.

Не адносіцца як належыць да зацверджанняў трестаў і ў Саўнаркоме Беларусі. Характэрны прыклад. Я паставіў пытанне ў Саўнарком аб водгуку для треста дырэктарскага фонда. Вырашэнне гэтага пытання марынуцца там больш чатырох месяцаў.

У Гомелі заводам «Рухавік рэвалюцыі», «Пролетарыі» і інш. не даваляюць нічога будаваць, пад прадлогам прадстаўляць рэканструкцыі горада. Цяжка сабе ўявіць, што атрымаюцца з гэтым прадпрымствамі праз некалькі год. Цяжкі рамантаваць не дазваляюць, новых будаваць таксама негяга. Трэба наркамату неадкладна заняцца гэтым пытаннем.

ПРЫСЛУХОЎВАЦА ДА ГОЛАСУ СТАХАНАЎЦАЎ

(З выступлення дырэктара менскага цагельнага завода № 3 тав. Пуцінцава)

Наркамат і трэсты ўпарта не хочучь прыслухоўвацца да голасу нізавых работнікаў, да голасу стыханаўцаў. Вельмі дрэнна задавальняе наркамат патрэбы і заатрабаванні заводаў. Сам нарком і кіруючыя работнікі наркамата і трестаў на заводах і фабрыках бываюць вельмі рэдка і не ведаюць часта, што там робіцца. Асноўны таварышы, і дрэнныя рэзультаты работы мясцовай прамысловасці БССР.

Вялікі часта з-за адсутнасці электраэнергіі завод прастайнае нават суткамі.

У рабоце цагельнага завода № 3 ёсць рад буйных недахопаў. Нам нехапае спеележных пеляцовак. Нашы пляцоўкі не адпавядаюць вытворчасці завода. Наша сумылка патрабуе капітальнага рамонту, а неабходных сродкаў для гэтага нам не адпускаюць. На заводзе нехапае амаль 40 проц. работ-

чых. Я неаднаразова звяртаўся ў наркамат, каб мне выдзелілі новыя рабны для вярбоўкі работнай сілы, аднак вырашэння гэтага пытання я так і не дабіўся. Мне, як маладому кіраўніку гаспадарніку, наркамат вельмі мала дапамагае ў рабоце.

Выключна агіднае становішча на заводзе з забеспячэннем электраэнергіяй. Вельмі часта з-за адсутнасці электраэнергіі завод прастайнае нават суткамі.

Вялікі часта з-за адсутнасці электраэнергіі завод прастайнае нават суткамі.

Наркому мясцовай прамысловасці неабходна ўсталяваць палітычныя і трэсты, прадпрымстваў, прыслухоўвацца да голасу нізавых работнікаў, да голасу стыханаўцаў і палепшыць кіраўніцтва самімі аддзелаў наркамата.

Наркому мясцовай прамысловасці неабходна ўсталяваць палітычныя і трэсты, прадпрымстваў, прыслухоўвацца да голасу нізавых работнікаў, да голасу стыханаўцаў і палепшыць кіраўніцтва самімі аддзелаў наркамата.

ІІІ.

У 10 гадзін, калі цямнее, аграгат спынае працу: выпадаюць росы. У дзённым сале гарніст залівацца расцягнуў шырокі гармоні.

— Хадзем, Валодзя, патацнем,—прапанаваў Яня.

— Хадзем! — падхаліюць Міша і Андрэй.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

— Ну, ты кожны вечар аглядаеш,—у голасе Андрэя чуецца дакор. — Давіла лепш я агледжу, а ты ідзі.

— Не, я сам.

Камбайнер часам не звяртае увагі, як абжынаюцца вуглі. Калі яны абжынаюцца няправільна, не плавным пукругам, на вуглах астаюцца агрэхі. Калі-ж вуглы асталіся вострыя, то на загонцы атрымліваюцца два кляны, на ўборку якіх потым прыходзіцца траціць лішнія гадзіны.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

Гараўноў сам даглядае за абжынаем вуглоў. Звяно каласніцы Гані Пільчоўска абжынае робіць так, што ўчастак для камбайнавай ўборкі прымае форму эліпса. Дзякуючы гэтаму камбайн паабгае крутыя заваротаў, не так хутка зношваюцца падшыльнікі.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

У 2 гадзіны дня кухарка прыносіць на поле смачны абед Але «Комунар» прадаўжае працаваць: па-чарзе кожны член брыгады ідзе абедаль. Ця збараваюцца дарагія гадзіны, за лік якіх узямаеша прадукцыйнасць працы.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

У гэтым годзе Яня скончыла сямі-годку, а калі ў калгас прыбыў камбайн, пайшла працаваць саломаканіцелем: дзятку вельмі вёбу вільзены і прыгожы «Комунар». Цяпер Яня працуе першым памочнікам начальніка аграгата.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

Андрэй Чарнагаловы настолькі спрацаваў з камбайнерам, што ласкава ла ведае кожны яго малейшы рух і знак. Гэта суладніцтва ў працы нарадзілася яшчэ ў мінулым годзе. Владзімір Гараўноў дабіваўся, каб камбайн усё час працаваў па поўны захват. Андрэй саліцца за руль — Владзімір наладае яму, каб не збавуў захват, растлумачае, што калі яны неадбіраюць у захват хопы-бо па 2 сантыметры, то ў выніку атрымліваюцца палыны гектары недавыпрацоўкі.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

Зараз «ЧТЗ» заўсёды ходзіць на трэцім скорасці.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

У драўляным шатуна неапа шарыкавы падпіннік замянен роўнаватым. Многія камбайнеры не наглядаюць за лаўцамі. А дрэнны лаўцаў заўсёды можа выклікаць аварыю. Правільна агляду і змяні лаўцаў трэба захоўваць у найвялікшай дакладнасці. Ка-

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

— Трыццаць гектараў паклаў! — дзівіўся сёбароды дзед. — Трыццаць гектараў!

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

І дзед любоўна гладзіў «Комунар», старанна абмапваў палымяні складаныя механізмы, нібы стараючыся знайсці, узіць і разглядаць у руках вялізную тэмную сілу цудоўнай машыны.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.

Камбайн заняў першае ганаровае месца ў быцце калгаснай вёскі. Яго любіць і шануюць, як жаніх прыгожую навесту.

— Не, робяты, вы іліце, а я астаўся, агледжу машыну.



На вібескай швейнай фабрыцы «КІМ» сістэматычна праводзяцца заняткі па вывучэнню ПІХА. НА ЗДЫМКУ: рабочыні фабрыцы «КІМ» т. Т. М. Пырава (справа) і Ф. І. Ісін — суамеры гуртка ПІХА на практычных занятках. Фото Пяткава (СФ).

НА САМАЛЁЦЕ ДА ХВОРАГА

Калгаснік Сакалоўскі (Чырвоноальскі раён) захварэў гнойным алейдытытам і заважэнем бруншы. Днём у Менск прыбыла тэлеграма з просьбай аказаць тэрміновую дапамогу. З аэрадрома ў паветра падняўся самалёт санітарнай авіяцыі і, набіраючы вышыню, імкліва паліцеў на дапамогу хвораму. Праз некалькі гадзін хворы ўжо ляжаў на аперацыйным стале ў Першай менскай бальніцы. Чалавеку выратавана жыццё.

Але апрача хуткай дапамогі санітарная авіяцыя арганізоўвае і планавыя палёты для правядзення санітарна-прафілактычнай работы, для кансультацый хворых і чытання лекцый. У гэтым месцы такім палётам будучы абслужаны 23 рабы: Хойнікі, Хойніск, Карма, Журавічы і інш.

За першае паўгоддзе гэтага года зьявілася санітарнай авіяцыі БССР палётаў 400 гадзін, 40 тысяч кілометраў. Аперацыя зроблена 16, перавезена 10 хворых. Урачы прыняты ў раёнах 800 амбулаторных хворых і т. д.

6-годдзе санітарнай авіяцыі, якое спецыяльна ў гэтым месцы адзначаецца арганізацыяй у БССР пастаянна стаяць на вышыні павятравай дапамогі. Станавіцца ён больш шчыльным і шырым, бо ўрачы ў сваіх спецыяльнасцях, борт-спэцыялісты і інш. У раёне раёнаў рэспублікі ствараюцца пастаянныя пасадкавыя пляцоўкі для санітарных самалётаў.

Калгаснік Івашчанка (Талачынскі раён), хварэўшыму лавя страўніка, патрабавалася тэрміновая аперацыя. На самалёце выленеў доктар Ірхо. Аперацыя была зроблена.

На самалёце да хворых лятаць лепшы спецыялісты Менска — прафесары Шапра, Леонаў, Корыцкі і інш. Санітарная авіяцыя абслужвае самыя аддаленыя пункты рэспублікі. Выдаецца ўрачы самых рознастайных спецыяльнасцей.

ПІЛЬНЫЯ МАШЫНЫСТЫ

Як паведамляе газета «Палеская праўда», машыніст дэпо Гомель тав. Баранцоў, следуючы з поездам № 73 Маскво-Гомель на перагоме Добруч-Нова-Беліца на 7-м кілометры заўважыў дзіўнае надсучра дзіўнае «Піюль». Дзіўна была супаўна станцыяй Нова-Беліца па напрамку шляху. Дзіўна была і прычына свечасных мер машыністам Баранцовым пасажырскага поезда быў сцягнута ад адрэзанага поўметра ад дзіўна, чым была папярэджана немінучая яго аварыя.

КАЛГАСНАЯ ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

У калгасе «Ленінскі прызыў», Сіроцінскага раёна, на раце Сеньня закончана будаўніцтва і пущана ў эксплуатацыю новая гідрэлектрастанцыя. У хатах калгаснікаў, у клубе, школе, у калгасных сабудовах засталіся лампачка Лыба. У гэтым годзе ў БССР памечана будаўніцтва 15 новых гідрэлектрастанцый, будуюцца на мелкіх рэках. Электраэнергія атрымаецца 44 каласы. Электрыфікацыя таксама 27 малаціпных аграртаў.

МАШЫНІСТ ТАГО-Ж ДАЛО ТАВ. ЗАЙЦАЎ

Машыніст таго-ж дало тав. Зайцаў, следуючы з поездам № 89 на перагоме Жлобін-Цэнтральная, заўважыўшы адную пасучра дзіўнае, прыняў свечасныя меры для спынення поезда, чым папярэдзіў аварыю.

УЗМАЦНЕННЕ ЗАВОЗУ ГАРОДНІН У МЕНСК

За апошнія дні ўзмацніўся завоз гародніны ў Менск. Завезена для гандлёвай сеткі Менхарагандля 1.294 тоны бульбы, 320 тон гуркоў, 350 тон капусты, 65 тон пшубоў, 63 тоны буркоў і інш. Закашыла на 10 тон капусту і засолены 160 тон гуркоў.

Прад дэпартаў у Украіну пачаўся наступ памідураў, арбузаў, вінаграду, яблыні. У жніўні і верасні з паўднёвых раёнаў Савэа будзе завезена ў горад 500 тон арбузоў, 175 тон вінаграду, 360 тон памідураў, 100 тон яблыні, пшчаны мей і інш. Для лепшага абслугоўвання спажываючай Менхарагандля дэпартаў наменіў адркрыць 75 садова-гароднін адрэзак і ба калейна-гастранамічных магазінаў і 30 рапсак.

ВЫПЛАТА ВЫЙГРЫШАЎ

На 3 жніўня ў ашчадныя касы Менска прадаўлены для аплаты 1.273 аблігацый пазыкі ўмацавання абароны СССР, пры граўшыя на другую тэражу. На выраленых аблігацыйных выплатах выйграшаў у суме 146.300 рублёў.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА У СЯЛЕ БЕСЯДЫ

У жніўні ў сяле Бесяды, Лагойскага раёна, адкрылася новая, добра абсталяваная сельская участковая бальніца на 10 ложкаў. Пры ёй-жа будзе сельская амбулаторыя з кабінетамі тэрапеўтычным, зубным і акушэрка-гинекалагічным. Увамплектаваўшы штат медыцынскіх работнікаў, які складаецца з двух урачоў, двух фельчараў, аднаго зубнога ўрача, акушэра і чатырох медыцынскіх сястры. Бальніца і амбулаторыя абслужаць кваліфікаванай медыцынскай дапамогаю насельніцтва 6 калгасаў — «Паграніччэ», «На варце», «Яе Варашылава» і інш. У гэтым-жа сяле ёсць калгасны радзільны дом на 2 ложка.

ПАЛЕСКІ АБЛАСНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

Маагскі арганізаваны калгасна-саўгасны тэатр пастаўшай Савета Народных Камісарыяў БССР рэарганізаваў у Палескі абласны драматычны тэатр. Тэатру вылучана дапамога ў памеры 60 тыс. рублёў, адрэзана паміжкіяне Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР даручава накіраваць у Палескі абласны драматычны тэатр неабходную колькасць кваліфікаваных актываў і іншых тэатраў рэспублікі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ
Згодна паведамлення іспанскага міністэртава абароны ад 3 жніўня, усе атакі, падпрынятыя ў раёне раі 36-ро мядзюжнікамі і інтэрвентамі, адбіты. Праціўнік пацпе вялікія страты.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Прадаўжаючы сваё наступленне ў сектары Гвадалаівар, рэспубліканскія войскі захавалі цэлы рад пунктаў, у тым ліку: Альто дэ Лас Осес, Ла Эскілада, пік Канада, Альто дэль Морэ і Серо Норта. Праціўнік атакаваў рэспубліканскія пазіцыі ля высот 1176 і 1185, але вымушан быў у беспарадку адступіць, пацпе вялікія страты.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ
Спраба праціўніка атакаваць рэспубліканскія пазіцыі ў раёне Серылья дэ Эмілія была поўнасьцю адбіта. На іншых франтах — без перамен.

Як паведамляе агенства Гава, 5 фашысцкіх самалётаў бамбардыравалі ўчора каля 11 гадзін вечара Барселона. Зруйнавана некалькі дамоў, з-пад абломкаў якіх выцягнута двое забітых і 30 раненых. Па тых-жа вестках, 5 трохматорных германскіх самалётаў бамбардыравалі ўчора Тарагону, дзе налічваецца рад афяраў.

Страта італьянскіх войск у Іспаніі

РБМ, 4 жніўня. (БЕЛТА). Аноубічана афіцыйнае паведамленне, згодна якому толькі за 10 дзён з 13 па 24 ліпеня італьянскія войскі ў Іспаніі страцілі забітымі 28 афіцэраў і 205 салдат і раненымі 140 афіцэраў і 1473 салдаты. Газета «Рома фашыста» выпусціла спецыяльны нумар, прысвечаны апісанню італьянскай авіяцыйнай базы на Балейскай астравах, пералічэнню забітых і бамбардыровак, зробленых у Іспаніі італьянскай авіяцыяй за апошнія некалькі дзён. Газета прыводзіць імёны 29 італьянскіх лётчыкаў з Балейскай базы, загінуўшых у нядаўніх баях.



У капіт лініях у Парыжы адбылася Мінарадавая канферэнцыя абароны міру і барацьбы супроць бамбардыровак аграўных гарадоў. На канферэнцыі прысутнічала звыш 100 дэлегатаў, прыбыўшых з 34 краін. НА ЗДЫМКУ: Дадарэс Ібаруры (Пасланарыя) савэс іспанскай дэлегацыі. (СФ).

ЛІХАМАНКАВАЕ БУДАЎНІЦТВА ВАЕННЫХ УМАЦАВАННЯЎ НА ЗАХОДНІХ І УСХОДНІХ ГРАНІЦАХ ГЕРМАНІІ

ПАРЫЖ, 3 жніўня. (БЕЛТА). Як ужо паведамлялася, фашысцкая Германія ліхаманкавамі тэмпамі ўзводзіць ваенныя умацаванні на заходніх і ўсходніх граніцах. Антыфашысцкі біюлетэнь «Дэйчэ інфармацыён» паведамляе рад фактаў прымусовай мільялізаваных рабочых на будаўніцтва ваенных умацаванняў. Прадпрыемствы розных галін прамысловасці абавязаны выдэлеці частку сваёй рабочай сілы для гэтых мэт. Нават прапрымствы, працуючыя на ваенную прамысловасць, абавязаны выдэлеці частку сваёй рабочай сілы.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ
На фронце ў даліне ракі Янцзы 2 жніўня на працягу ўсяго дня праходзілі жорсткія баі ўздоўж шасе ад Сусуна да Хуаньшань (на паўднёвы захад ад Сусуна). Японцам удалося стварыць рэальную пагрозу на франтах кітайскіх войск, якія вымушаны былі пачынуць Хуаньшань. Па кітайскіх вестках, горад Хуаньшань захоплен разбітымі валамі ракі Янцзы. Разліў ракі Янцзы ў раёне бааў атруціла дзесяці тысячы Галоўныя сілы кітайскіх войск, якія адрэзаны ад Хуаньшань, занялі новыя пазіцыі ў горнай мясцовасці на паўночны захад ад горада.

МАСАВЫЯ АРЫШТЫ У ВЕРХНЯЙ СІЛЕЗІІ

ПАРЫЖ, 3 жніўня. (БЕЛТА). Антыфашысцкі біюлетэнь «Дэйчэ інфармацыён» паведамляе, што ў сувязі з канцэнтрацыяй германскіх войск на чэхаславацкай граніцы Гестапа (германская тайная паліцыя) зрабіла масавыя арышты ў Верхняй Сілезіі. Гэтыя арышты паказваюць, што шырокая маса насельніцтва выступае супроць аватары германскіх фашыстаў. Асабліва лютавала Гестапа ў тых шахтах, падпрыемствах і рабочих кварталах, якіх рэагавалі супроць лістоўкаў супроць намячачага нападу на Чэхаславакію. У Нейсе, куды сцягнуты з канца мая месяце на мениш 20 тыс. салдат, арыштавана больш 150 чалавек, сярод якіх ёсць і рад салдат. Большасць арыштаваных — рабочыя-гарнікі. У Цыгенгаўзе лік арыштаваных перавышае 50 чалавек. У раёне Гро Штрэліца сярод 70 арыштаваных ёсць многа католікаў. У Коаеці арыштаваных 25 чалавек, пераважна чыгуначнікаў. Леабшутцы і ў Катэры — 42 рабочы і сялян. У Гіндэбург лік арыштаваных даходзіць да 175. Частка арыштаваных была неадкладна-ж асобым поездам адпраўлена ў Брандэнбург. Хвэлявіне, выкітаным гэтымі масавымі арыштамі, тым больш вялікае, шт арыштаваныя падвяргаюцца жорсткім катаванням. Рабочы Майна з Біскупа да быў закатаван насмерць. У яго пухаванні прымаў удзел валакі натоў народа.

ДЗЕЯННІ КІТАЙСКОЙ АВІАЦЫІ

ХАНЬКОУ, 4 жніўня. (БЕЛТА). Дзень 3 жніўня з'явіўся вялікім днём павятравай абароны Ухана. Раміной з даліных пунктаў назарана паведамілі, што 70 японскіх самалётаў ідуць на Ухань. Знішчальнікі ўзлятаюць у паветра і набіраюць вышыню. Кітайскія знішчальнікі на падыходзе да Ухана, на поўдзень ад Ухана, уступілі ў павятравы бой з японскімі бамбардыроўшчыкамі. У павятравым баі збілі 11 японскіх знішчальнікаў і адзін бамбардыроўшчык. З кітайскіх знішчальнікаў два былі збіты, аб лесе чатырох весткі яшчэ не атрыманы.

ФРАНКА-ГЕРМАНСКАЕ ГАНДЛЁВАЕ ПАГАДНЕННЕ

ПАРЫЖ, 3 жніўня. (БЕЛТА). Газета паведамляе, што ўчора ў Берліне падпісана франка-германскае гандлёвае пагадненне. Пагадненне ўключае перагляд аднаўленне на тэрмін у адзін год дагавору, заключанага 10 ліпеня 1937 года, распушчэнне на Аўстрыю эканамічных і фінансавых франка-германскіх канвенцый, урэгуляванне пытання аб аўстрыйскіх лаўра (даўгі, гарантаваныя ў 1933 і 1934 гг і іншыя пазыкі). Пагадненне ўключае таксама перагляд процантных става на пазыках Даўса і Юнга. Стаўкі гэтых рашчэнняў і рашчэння паміж іяе раннімі стаўкамі і ранейшымі пойдз на амартызацыю даўгу.

Лорд Рэнсімен прыбыў у Прагу

ПРАГА, 4 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў Прагу прыбыў саветнік англійскага ўрада лорд Рэнсімен. На вакзале ён быў спаткаў прадстаўнікамі міністэртава замежных спраў, прымартам горада Прагі Бенкл, дэлегатам судэты-парламентнай партыі Кундтам (старшыня парламентарнай фракцыі) і Себекоўскім (шэф прапаганды і друку судэты-намецкай партыі). Увечары Рэнсімен прыняў прадстаўнікоў чэхаславацкага і замежнага друку. У 3-мінутой прамове Рэнсімен прынеў падзяку чэхаславацкаму ўраду і кіраўніцтва судэты-намецкай партыі, ўхваліўшым ініцыятыву англійскага ўрада. Паведаміўшы залачы сваёй пазеды, якая заклікаеца ў спробе знайсці шлях кампрамісу паміж судэты-намецкай партыяй і чэхаславацкім ўрадам, Рэнсімен заявіў: «Я — друг усіх і нікому не ворог». Ловы дэмакратычны друк абуран алкратым заірыўненнем лорда Рэнсімена з судэты-намецкай партыяй і асабліва тым, што ў першым сваім выступленні на чэхаславацкай тэрыторыі англійскі саветнік спачатку вітаў прадстаўнікоў генеральскай партыі і толькі следам затым — чэхаславацкі народ. Сёння лорд Рэнсімен будзе прыняў прэзідэнтам Беншам і прэм'ер-міністрам Голжай.

170 МІЛЬЯНАЎ ЛЕВАЎ ДЛЯ БУДАЎНІЦТВА ФЛОТА НА ДУНАІ

ПРАГА, 3 жніўня. (БЕЛТА). Па паведамленню з Софіі (Балгарыя), на апошнім пасяджэнні парламента было прынятае рашэнне аб выпуску пазыкі на суму 170 мільянаў леваў для будаўніцтва флота на Дунаі. Пазыка будзе рэалізавана ўнутры краіны з пагадзненнем яе на працягу 20 год. У першым этапе стварэння дунайскага флота прадугледжваецца закупка гандлёвых суднаў, а ў другім этапе — вышыш ваенных суднаў.

ДАФ КУПЕР ВЫЕХАЎ У ПРЫБАЛТЫЙСКІЯ КРАІНЫ

ЛОНДАН, 3 жніўня. (БЕЛТА). Даф Купер — першы лорд англійскага алміралтэства — выехаў сёння ў прыбалтыйскія краіны, дзе ён мае намере прасвіці ўвесь жыццёны месяц. Як маркуець, Даф Купер у часе свайго прабывання ў прыбалтыйскіх краінах адновіць кантакт з урадамі тых краінаў з якімі Англія ўжо вяла перагаворы аб заключэнні марскога пагаднення аналагічнага пагадненню, падпісанаму год таму назад з Германіяй і Савецкім Саюзам.

ВЫН. АВАЯЗНІ АДАНАГА РЭДАКТАР Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ДЗЯРЖЫЦЬРК
(Пара іна Горкага)
Тэл. 22-725.
СЕННЯ І ШТОДЗЕННА
ВЯЛІКАЯ ЦЫРКАВАЯ ПРАГРАМА
Гэстарол адрэагатыўнае жыцця
СТАНІСЛАВА ШАФЧЫКА
І рад адрэагатыўнае нумароў.
Прымеце ўласна ўсё трупна.
Пачатак у 8 г. веч.

Гэстарол Вібескага
Беларускага
(памінік Белдзяржэдрамтэатра)
5 і 6 жніўня
М. ГОРКІ
МІНЧАНЕ
Піеса ў 4-х дзеях.
Пач. у 8 г. 30 м.
Каса адкрыта ў 11.30 да 2 г. і ў 5.30 да 9 г. веч.

Кінотэатр «Навіны адрэ»
1) Журналы «Союз-Кінохронік» №№ 32 і 33.
2) Журнал «Піонер» № 6.
Даначэ кінотэатр
НА ДАЛЕКІМ
УСХОДЗЕ

Кіно «Парыжская Кінама»
(у Цэнтры шарку культуры і адчаа.)
МІЛДЗВЕДЗЬ
Кіно «Парыж»
КНЯЖНА МАРЫ

МАГІЛЕСКІ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ
абвясчае **НАБОР** у аспірантуру
ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:
1) РУССКАЯ МОВА — 2;
2) РУССКАЯ ЛІТАРАТУРА — 2;
3) СЛАВЯНСКАЯ МОВА — 1.
У аспірантуру прымаюцца асобы, скончыўшыя вышэйшую навуковую ўстаноўку на ўзросце да 35 год.
Прыём ваду да 20 жніўня.
Калектывам для паступаючых па дыяматы і сістэму, па адной з замежных моў і па спецыяльнасці праводзіцца з 25 жніўня да 10 верасня.
Пачатак заняткаў і катэрыянка 1938 г.
ДЫРЭКЦЫЯ.

МЕНСКІ
ДЗЯРЖАНЫ БУДАЎНІЧЫ ТЭХНІКУМ
(ш. ПОЛТАХІНКУМ)
АБВЯШЧАЕ, ШТО ПРЫЁМ ЗАЛІЧУ ў тэхнікум ПРАЦЯГНУТ да 15 жніўня.
ДЫРЭКЦЫЯ.

НАВУЧАЛЬНЫ КАМІНАТ
Беларускага аддзялення «САЮЗОРГУЧОТ»
абвясчае **НАБОР** курсантаў
да 4-месечных КУРСАЎ ПА ПАДРЫХОТЦЫ БУХГАЛТАРОЎ ДЛІ ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ ВОО.
На курсы прымаюцца асобы, якія маюць стаць разумковай работы па падвойнай сістэме не ніжэй 2-га год і адпаведна не ніжэй 7 класаў. Статусна ад 175—225 руб. у месці (у залежнасці ад пазіцыі) і 40 руб. у месці сельскіх.
Паступаючыя прадстаўляюць паступаючыя дакументаў: аўтабіяграфію, метрычны выпис, пасведчання аб адукацыі, даведкі аб стане здароўя, аб асаблівасцях стацыі ў галіне рахунаводства, аб асаблівасцях і асаблівасцях месца работы, дзве фотакарткі і папярочны марак на 50 кап. для адказу.
ПРЫЁМ ЗАЛІЧУ ДА 25 ЖНІЎНЯ.
Зьяна на іспыты на выліку камбіната. Прыезд на іспыты камбінатам не аплатаецца.
Зьяна з дакументамі накіраваць па адрасу: горад Менск Рэвалюцыйная, 3 (уваход са двара), навуцальнаму камінату «Саюзоргучот».
Пасля сканчэння курсаў неабходна працаваць па менш 2-х год на раёне.
Зьяна без адпаведных дакументаў разглядацца не будуць.
ДЫРЭКЦЫЯ.

СМАЛЯНСКІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ПАСЕНАВОДНЫ ТЭХНІКУМ
абвясчае **НАБОР** студэнтаў
на 1938-39 навучальны год на 1 курс.
ТЭХНІКУМ РЫХТУЕ АГРАНОМА-НАСЕНАВОДАЎ СІРЭДНЯЙ КВАЛІФІКАЦЫІ.
Прымаюцца асобы на ўзросце ад 15 да 30 год з адукацыяй ад пачатковай сярэдняй школы.
Паступаючыя зьяваюць іспыты па наступных дасягненнях: беларуская мова і літаратура, руская мова, падтрыманне матэматыкі, фізікі і біялогіі, аграфіі і асобы іспытаў сярэдняй школы.
Асобы, якія скончылі НОШ і маюць адзін «выдатна» па ўказаных вышэй прадметах, прымаюцца ў тэхнікум без іспытаў і іспыты з 15 да 25 жніўня.
Прыём ваду да 15 жніўня.
Да зьявы аб паступленні трэба прысласці па ступаючыя дакументаў (у арыгіналах): аб адукацыі, аўтабіяграфію, метрыку, даведку аб стане здароўя, дзве фотакарткі (засведчаныя) і па 40 кап. папярочных марак.
Пры з'яўцы на іспыты трэба мець пры сабе папярэты.
Усе прынятыя ў тэхнікум забяспечваюцца інтэрнатам і ступаючыя на паспяховасці. Ёсць сталова, лазня і прыляжы.
Пачатак заняткаў 1 верасня.
Зьяна накіраваць па адрасу: М. Смальянск, Аршанскага раёна, Смальянску о-т. тэхнікуму.
ДЫРЭКЦЫЯ.

АДЛЭЎ ЗЕМЛЯПРАДАКАВАННЯ НАРКАМЗЕ МА ВССР
абвясчае **НАБОР** курсантаў
на 10-месячныя КУРСЫ ТЭХНІКА-З'ЕМЛЯПРАДАЧКАЎ.
КУРСЫ РЫХТУЮТ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ПА ТЭА ДАЛІТНАЯ І МЕНЗУЛЬНА-ТАНАГРАФІЧНА-З'ЕМКАХ ДЛІ МЯТА ЗЕМЛЯПРАДАКАВАННЯ.
На курсы прымаюцца іспытаваныя на ўзросце 18—35 год, маючы асвету ў аб'ёме 7—8 класаў.
ПРЫЁМ ЗАЛІЧУ ДА 25 ЖНІЎНЯ.
Да зьявы павінен быць прысласаны: аўтабіяграфія, атэстат (у арыгінале) аб асветненні сямігодня, папярэты (праціўнае асветы), тры фотакарткі з удакладненым падпісам паступаючага на кожнай з іх, засведчаныя дзяржаўнай устаноўкай даведкі аб адносках да пайскавай службы (для асветнаабавязаных), даведкі аб стане здароўя.
Прыёмныя іспыты па беларускай мове, алгебры, геаметрыі, Канастэтыцы СССР і БССР праводзіцца з 25 жніўня да 1 верасня.
Зьяна на іспыты толькі па высылку.
Курсанты забяспечваюцца атыплендыяй у размере 120 руб. і кватары.
Зьяна накіраваць па адрасу: Менск. Дом урада Наркамзе. пакой 107 курсы тэхнік-з'емляпачыкаў. Пачатак заняткаў зямельнапрадавацкага КУРС НАРКАМЗЕ ВССР.

ПАСЛЕДАВАЮЧА СОНК БССР
ад 9 верасня 1938 г. № 966 і па ступаючы прадстаўнік Беларускага асветы ад 27 верасня 1938 г. № 26
БАБРУСКІ ТЭКСТЫЛЬНЫ ПРАМЫСЛАЎ
РЭАРГАНІЗУЕЦЦА
У МАГІЛЕСКІ АБЛАСНЫ ШПЕЦПРАМІСЛАЎ «АБЛІНВЕНПРОМСАЮЗ»
з месца знаходжання ў горадзе Бабырускі.
Асобы ўстаноў, якія маюць пратэны павіны прад'явіць іх да 10 жніўня 1938 г. у афіс Юры Матэўскага аблнвпрэпромааза на адрасу: г. Бабыруск вул. Мора, 6.
Пасля паказаннага тэрміну ніякі пратэны да Бабырускага Тэхнік-шпепромааза прымацца не будуць.
ПРЭЗІДЫУМ БАБРУСКАГА ТЭКСТЫЛЬНА-ПРАМІСЛАЎ.
ЛУЖАНСЬКАМУ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАМУ ТЭХНІКУМУ
ПАТРЭБЕН
РУССКАЯ СЛАВЯНСКАЯ І РУССКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА.
Парузка поўна.
Аплата — згодна пастаўкам СНК СССР.
Кватары выкладчыкі забяспечваюцца.
Зьяна накіраваць па адрасу: горад Вібеск, п.о. Лужанска, Лужанска о-т. тэхнікуму.

ВІБЕСКІ
ФІНАНСАВА-ЭКАНАМІЧНЫ ТЭХНІКУМ НКФБ
абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў
на 1938-39 навучальны год на 1 курс.
Тэхнікум рыхтуе спецыялістаў для фінансавых і эканамічных устаноў (бухгалтэраў, рэфіна, ачыткаў, інспектараў па статыстыцы падаткаў і інспектараў для ачыткаў). У тэхнікум прымаюцца асобы на ўзросце ад 16 да 25 год, скончыўшыя вышнюю сярэдняю школу (самыдольна або роўна яе таўчальныя ветапаны).
Паступаючыя ў тэхнікум аплатаюць на іна дэпартаў тэхнікума зьяву да ной грэбн прысласці паступаючыя дакументаў (у арыгіналах): пасведчання аб асветненні 7 класаў сярэдняй школы, ачыткаў сярэдняй школы ці роўна ім ачыткаў сярэдняй школы, метрыку даведку аб стане здароўя, дзве фотакарткі (без галавога абору) з удакладненым подпісам на адрасе: Пашары і выліковы білет для навапаваныхых прад'явіць пры асаблівасцях ачы.
Прыёмныя іспыты з 10 па 21 жніўня ў аб'ёме зьяўшай сярэдняй школы па беларускай і рускай мове і іспытыванні матэматыцы (звеста-павыша) геаграфіі і падтрыманне.
Скончыўшыя вышнюю сярэдняю школу ці класаў сярэдняй школы, маючыя па асветненні таўчэ малыванне фізікаў і ачыткаў (у арыгінале) іспытыванні прымаюцца без іспытаў.
На іспыты з'яўляцца па высылку тэхнікума.
Прынятыя ў тэхнікум забяспечваюцца ступаючыя і інтэрнатам.
Пачатак заняткаў 1 верасня.
Адрас тэхнікума: с. Вібеск, вул. Валадарскага, 28. 2-гі паверх.
ДЫРЭКЦЫЯ.